



Палажэнне

аб раённым аглядзе-конкурсе «**Мой любімы горад!**» на лепшы мультымедычны прадукт, прысвечаны 905-годдзю з часу першага ўпамінавання ў летапісу г. Слуцка (1116 г.)

1. Агульныя палажэнні

1.1. Дадзенае палажэнне вызначае парадак і ўмовы правядзення раённага агляду-конкурсу “Мой любімы горад!” (далей – Конкурс), крытэрыі ацэнкі і патрабаванні да яго ўдзельнікаў, парадак правядзення вынікаў і ўзнагароджання пераможцаў.

1.2. Конкурс праводзіцца Дзяржаўнай установай “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”.

2. Мэта конкурсу

2.1. Удасканаленне творчых навыкаў спецыялістаў бібліятэк ў стварэнні мультымедычных прадуктаў, прыцягненне ўвагі да кнігі і чытання.

3. Задачы конкурсу

3.1. Павышэнне ролі кнігі і чытання ў грамадстве.

3.2. Пашырэнне выкарыстання інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій у дзейнасці бібліятэк.

3.3. Развіццё інавацыйнай дзейнасці, папулярызацыя новых ідэй і форм работы публічных бібліятэк, новых тэхналогій папулярызацыі чытання.

3.4. Развіццё творчага патэнцыялу бібліятэкараў.

3.5. Падтрымка таленавітых спецыялістаў, якія прымяняюць у рабоце інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі.

4. Арганізацыя і правядзенне конкурсу

4.1. Арганізацыю і правядзенне конкурсу забяспечвае Дзяржаўная установа “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”.

4.2. Удзел у конкурсе прымаюць бібліятэкі Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”.

4.3. Тэрмін правядзення конкурсу ўстанаўліваецца з 1 студзеня па 15 снежня 2020 года.

4.4. Да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца як індывідуальныя, так і групавыя работы.

4.5. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна стварыць электронны прадукт, прысвечаны г. **Слуцку** (асноўныя этапы жыцця горада, ключавыя падзеі, якія паўплывалі на развіццё г. Слуцка, горад у гады Вялікай Айчыннай вайны, развіццё прамысловасці г. Слуцка, горад сёння, знакамітыя землякі, архітэктурныя помнікі і інш.).

4.6. Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях:

- лепшы кароткаметражны фільм (відэаролік),
- лепшы буктрейлер,
- лепшы мультымедыны 3D-тур (экскурсія),
- лепшая мультымедынная прэзентацыя,
- лепшая анімацыя,
- лепшая мультымедынная гульня,
- лепшая віртуальная выстава.

4.7. Для ацэнкі конкурсных работ складаецца журы. Арганізатары конкурсу ўзнагароджваюць яго пераможцаў і прызёраў.

4.8. Конкурсныя матэрыялы накіроўваюцца па адрасу: г. Слуцк, вул. Капыльская, 2а, раённая цэнтральная бібліятэка.

5. Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ

- адпаведнасць электроннага прадукта тэме конкурсу;
- ступень распрацаванасці матэрыялу (глыбіня, выразнасць выкладання, скончанасць працы);
- якасць візуальнага афармлення;
- арыгінальнасць і раскрыццё аўтарскай ідэі ў прадстаўляемай рабоце;
- перспектывы прымянення ў прафесійнай дзейнасці.

6. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў конкурсу

6.1. Вынікі конкурсу падводзіць журы.

6.2. Журы ажыццяўляе экспертызу работ і вызначае пераможцаў конкурсу адкрытым галасаваннем пры ўдзеле ў ім не меней $\frac{3}{4}$ спісачнага складу. Рашэнне журы афармляецца пратаколам і з'яўляецца канчатковым.

6.3. Па выніках ацэнкі вызначаюцца: 1, 2, 3 месца ў кожнай намінацыі.

6.4. Журы мае права заснаваць спецыяльныя дыпломы.

6.5. Пераможцы ўзнагароджваюцца дыпламамі.

6.6. Вынікі адлюстроўваюцца на сайце бібліятэкі <http://slucklib.by>.

7. Склад журы

- Гурыновіч Л.В., дырэктар Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”, старшыня камісіі агляду-конкурсу;

- Жарнавая В.М., намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Варанчук Т.М., загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Крупская Т.А., галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Вязнікоўцава А.А., мастак-афарміцель 1 катэгорыі аддзела матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння і гаспадарчага абслугоўвання Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;